

9. *Потей Іпаній. Опісь на лісьць няваго клірка аспрозьскаго... / Русская историческая библиотека. – Т. 19. – Стлб. 1041–1122.*  
 10. *Філолет Хрыстофор. Апокрысь... / Русская историческая библиотека. – Т. 7. – Ст. 1003–1820.*  
 11. *Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: у 5 т. – Мінск: Бел. сав. энц. Ля П. Броўкі, 1984.*

М. І. Свістунова (Мінск)

## ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ Ё «АНТЫРЫЗІСЕ» І. ПАЦЕЯ

Пытанні гістарычнай фразеалогіі былі і застаюцца тэга іпсозна ў дзяржанчэй лінгвістыцы. Нельга сказаць, што напярочку і гэтым напрамку адеунтнічаць. Найбольш значныя з аичынных, наколькі нам вядома, – гэта кандыдацкія дысертацыі Тамашэвіча Т. І. «Фразеалогія беларускай мовы XVI – XVII стст.» (1980) і Мароз В. К. «Фразеалогія беларускіх летапісаў» (1986). З лексікаграфічных прац неабходна назваць «Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў» (2004) І. Я. Лепешава. У бібліяграфічным паказальніку «Беларускае мовазнаўства» (змяіаць звесткі за перыяд 1986 – 1991 гг.) названы 9 аўтараў, у работах якіх разглядаюцца пытанні гістарычнай фразеалогіі: А. С. Аксамітаў, А. М. Бужуй, І. Н. Грамыка, А. П. Груца, У. І. Коваль, І. Я. Лепешаў, В. К. Мароз, В. В. Німчук, Т. І. Тамашэвіч [1, с. 158]. Разам з тым, нягледзячы на пэўную ўвагу лінгвістаў да праблем гістарычнай фразеалогіі, існуючыя складанасці як з вызначэннем яе асноўных паняццяў і тэрмінаў, крытэрыяў, паводле якіх можна адрозніць фразеалагічную адзінку ад, скажам, аўтарскага мастацкага словаўжывання, так і з прастай фіксацыяй і апісаннем моўнага матэрыялу – фразеалагізмаў.

Творы пісьменства розных часоў сведчаць аб багаты фразеалагічнага фонду беларускай мовы ў розныя перыяды яе развіцця.

Вывучэнне мовы старабеларускіх твораў рэлігійнай палемікі паказала, што ў другой палове XVI – пачатку XVII стст. у творах дадзенага стылю шырока выкарыстоўвалася надзвычай багатая фразеалогія. Па нашых назіраннях, першыняства ва ўжыванні фразеалагізмаў (як, дарэчы, і парэмій, а таксама блізкіх да іх канструкцый [9]) належыць Іпацію Пацею. Ніжэй прапануем сціслае апісанне часткі фразеалагічнага фонду «Антырызса» (1599), аўтарства якога прылісваецца І. Пацею, па тэксце, змешчаным ў 19 томе «Рускай гістарычнай бібліятэкі» [8].

Канструктыўна ў «Антырызсе» вылучаецца група фразеалагізмаў, якія з'яўляюцца параўнаннямі і далучаюцца да сказаў пры дапамозе адноснага слова *як/яко*. Сярод іх, у сваю чаргу, можна выдзеліць фразеалагізмы, у якіх параўнанне праводзіцца з жывымі істотамі: звярамі і птушкамі, насякомымі:

- яко было до своее оборы загнали* (Антырыз., 172);  
*яко гадина подь травою тайтся* (Антырыз., 45);  
*яко заеця выткнуль* (Антырыз., 227);  
*яко заеця предь собаками тропиль* (Антырыз., 146);  
*яко песьць сь тылу кусаючи* (Антырыз., 385);  
*яко сова передь светломь крыеть ся* (Антырыз., 93);  
*яко сова на светло не покажешь* (Антырыз., 129);  
*яко мурхи подавши* (Антырыз., 348);

*яко шершень цветки свое выбирать* (Антырыз., 117).

Менш прадстаўнічую групу ўтвараюць фразеалагізмы, параўнанне ў якіх праводзіцца з прадметамі сялянскага (!) побыту:

- яко полова розьлетяеть* (Антырыз., 177);  
*яко коса на камень трафить* (Антырыз., 256).

Відаць, агульнавядомымі ў той час былі фразеалагізмы *яко годзь полкнешь* (Антырыз., 401);  
*яко т'бнь мимо идеть* (Антырыз., 135).

Пра сусінаванне ў ВКЛ некалькіх культурных традыцый сведчыць фразеалагізм *яко Татарьскимь месопустомь, ани початку, ани коньца неть* (Антырыз., 148). *Мясопусты, месопусты* – масленіца [5, вып. 18, с. 268]; *мясопусть* – 1) давол у ежу малочных і мясных прадуктаў па царкоўнаму ўставу; 2) нядзеля перад масленіцай, мясное запанне, з якога па ўставу праваслаўнай царквы не дазвалялася ўжываць мясную ежу; 3) вялікі пост перад пасхай, які цягнуўся да 40 дзён (чатырохдзясятніца), а таксама пост наогул [10, с. 346]. Безумоўна, чужое ў хрысціянскім асяродку веравызнанне ўяўлялася «няправільным», што знайшло выражэнне ў адзначаным фразеалагізме.

Фразеалагізм *яко вь ираньки вьступити* (Антырыз., 89) патрабуе тлумачэння, паколькі ў яго склад уваходзіць незразумелая ў сучаснасці лексема *ираньки*. Гэты выраз паходзіць з нямецкай мовы. Нямецкае словазлучэнне *in die Schranken treten* мела некалькі значэнняў, сярод іх і наступнае: *gegen-j-n, mit-j-m* – выступіць супраць каго-небудзь, паспрачацца, памерыцца сіламі з кім-небудзь [7, с. 496 – 497]. У выніку паўкальвання нямецкага ўстойлівага выразу з'явіліся адпаведныя польскія *wstępować (stawać/stanąć) w szranki z kimś*, тое ж *wchodzić w szranki* – «спаборнічаць, мерыцца/памерыцца сіламі, выходзіць/выйсці на бой з кім-небудзь» [6, т. 2, с. 479] і старабеларускі *вь ираньки вьступити* з такім жа значэннем: *А туть ми вьсе прыйдеть сь Філялетомь праве яко вь ираньки вьступити* (Антырыз., 89); і варыянт без адноснага слова *яко*: *...якобы вашой княжыцкой милости сь крелемь его милостью вь ираньки вьступити вати не прьходило* (Антырыз., 167).

Да вышэйназванай групы прымае і адзначаны намі толькі аднойчы фразеалагізм *падобно маслоку опишися. Але и я на блазналь походить, же ся такь долго вь речь удаю зь шаленымь хломь, который, подобно маслоку опишися, леда што бредить!* (Антырыз., 404). У склад гэтага фразеалагізма ўваходзіць назойнік *маслоць*, што выйшаў з ужытку, паколькі знікла рэча, якую ён абазначаў: *маслоць* – Напой з каналлі, які ап'яняе [10, с. 35]. «Словарь русского

Т На падставе кантэксту мы кваліфікавалі гэтыя выразы як фразеалагізмы, а не як мастацкія параўнанні.

языка XI – XVII вв. » падае ілюстрацыю да гэтай лексемы пад датамі: 1670 г., XVII ст. Як паказвае вышэйпрыведзены прыклад, у канцы XVII ст. яна была вядома і старабеларускай мове, і старапольскай – у польскім варыянце «Антырызіса» гэтаму фразеалагізму адпавядае *podobno nasiłoku oriwizu zię* (Antipuzis, 170). Праўда, «Гістарычны слоўнік беларускай мовы» дадзёную лексему чамусьці не фіксуе.

Другую вельмі прадстаўнічую групу ў «Антырызісе» складаюць саматычныя фразеалагізмы. Найбольшая колькасць іх прыходзіцца на фразеалагізмы з назойнікам *око*:

*магет ясное око* (Антырыз., 354);

*у-вѣ очи ... мовить* (Антырыз., 385);

*обачите <то> на око* (Антырыз., 424);

*на очи выметати* (Антырыз., 166);

*выкидаючы <имъ> на очи* (Антырыз., 384);

*выставаючы <имъ> предъ очи* (Антырыз., 409);

*замыдляютъ очю* (Антырыз., 353);

*очи ... отворыли* (Антырыз., 182);

*очи розъзявиль* (Антырыз., 233);

Радзей ужываюцца і вызначаюцца меншай разнастайнасцю фразеалагізмаў з назойнікамі-назвамі іншых частак цела:

*зубу отвориль* [на што-небудзь – заўвага наша, М. С.] (Антырыз., 253);

*на шротъ зубу пустивъшы* (Антырыз., 337);

*што ядовита слина до зубы принесла* (Антырыз., 214);

*што слина до нее [зубы – заўвага наша, М. С.] принесла* (Антырыз., 382);

*што ядовитая слина до усть принесла* (Антырыз., 383);

*волчье зубы покажетъ* (Антырыз., 430);

*на чело <их> ставили* (Антырыз., 182);

*на шны <наши> усидили* (Антырыз., 151);

*горло <свое> положили* (Антырыз., 413);

[*быти – заўвага наша, М. С.*] *въ бровь* (Антырыз., 356);

*указалъ бымъ <его> пальцомъ* (Антырыз., 171);

*руку на то ... далъ* (Антырыз., 144);

*бачу руку* (каго-небудзь, у тэксце – *Філялетову*) (Антырыз., 281); (што-небудзь, у тэксце – *мало не все*) *въ рукавъ <своихъ> маемъ* (Антырыз., 140);

*правду ... ся и пальцемъ доцунати можешъ* (Антырыз., 377) і *вашею ядидю мерыти* (Антырыз., 328).

Паводле паходжання лексем ў складзе фразеалагізмаў можна выдзельць групу з запазычанымі назойнікамі. Так, дастаткова шырока ўжываюцца ў «Антырызісе» фразеалагізмы з назойнікам *пляць*:

*выежджате на пляць* (Антырыз., 75);

*на плячу ставятъ* (Антырыз., 354);

*ся <где> ставити на <шыршомъ> плячу* (Антырыз., 93);

*на кождомъ плячу явѣне показатися можетъ* (Антырыз., 92);

Радзей выкарыстоўваецца лексічны варыянт *выежджате на гарць* (Антырыз., 248).

У тэксце адзначаны фразеалагізмы з назойнікам *фундаментъ*:

*на якомъ фундаменте <то> збудоваль* (Антырыз., 34);

*на якомъ фундаменте засадили* (Антырыз., 291).

У двух фразеалагізмах выкарыстоўваецца назойнік *цехъ*:

*съ <которыхъ> цеху <и> онъ есть* (Антырыз., 198);

*якого цеху есть товарищомъ* (Антырыз., 338).

Неразумельым у сучаснасці ўяўляецца фразеалагізм з запазычаным назойнікам *спары*: *Откожь, въ тотъ часъ, коли ся кривца и вере и церьквямъ и духовенству вашому такова деяла, мовчали есте, паноше адъверьсары, и черезъ спары на то сморегли есте* (Антырыз., 182). У польскай мове ёсць назойнік *szraga* – шчыльна, грэшчына [4, т. 2, с. 404] і ёсць фразеалагізм *raigzес na соs рггез рlасе* (*szragu* саст.) – глядзець скрозь пальцы на што-небудзь, залпаючы вочы на што-небудзь [6, т. 2, с. 153].

Выразны вобраз апанента-недарэкі стварае аўтар «Антырызіса» праз выкарыстанне фразеалагізмаў, у склад якіх уваходзіць азначальны займеннік *самъ*:

*самъ себе своимъ козникомъ пилаеть* (Антырыз., 285). Польскі назойнік *kozik* мае значэнне 'спызорык (у драўлянай аправе)' [4, т. 1, с. 354];

*самъ своею власною сокиркою подтялся* (Антырыз., 343);

*самъ своимъ силомъ ... удавилъ ся* (Антырыз., 338).

Безумоўна, такі сціслы агляд і апісанне не можа даць цэласнага і цэлага ўяўлення аб фразеалагічным фондзе «Антырызіса». Па-за межамі артыкула засталася значная частка картагэкі фразеалагізмаў дадзенага твора. Вялікую цікавасць выклікаюць фразеалагізмы, у склад якіх уваходзяць лексемы-архаізмы ці лексемы-гістарызмы. Напрыклад, у сказе *календаръ старый, хотя его видять имъ да-леко съ клобы выпаль, заховуютъ* (Антырыз., 250). У «Гістарычным слоўніку беларускай мовы» гэта лексема падаецца са значэннем 'належае становішча, норма' [5, вып. 15, с. 127]. Праўда, словазлучэнні *на-кшталт въ своей клобы-ѣ zostали* (АЗР, IV, 136, 1596); *с' клобы своей выстурюють* (Каліст., I, 26 – 3) не разглядаюцца там як фразеалагізмы. Са значэннямі 1) дыба; 2) ціскі гэты назойнік фіксуе слоўнік польскай мовы [4, т. 2, с. 323]. Верагодна, назойнік *клоба* паходзіць з нямецкай мовы: *der Kloben* – 1) палена, чурбан; 2) блок; 3) крук; скаба; 4) ціскі [2, с. 511]. Цікава, што ў польскамоўным арыгінале навукавана з *klobu*, вельмі блізка да правапісу нямецкага назойніка. Яшчэ прыклад. У сказе *А будетъ ли Філялетъ такъ цнотливый, же ся укажетъ, хто есть, не змышляючи собе именъ неналежащихъ, але, скинувъши зъ облича тую машкару, которою ся покрыва-ють* (Антырыз., 93) можна адзначыць фразеалагізмы *скинуть машкару* ці *машкарой покрывати ся*. Назойнік *машкара* ў іх складзе не мае ніякага дачынення да мелкіх мошак, машкары, а з ўяўляецца вынікам ўсходнеславянскай адаптацыі запазычанага назойніка *маска*: фр. *masque* < it. *maschera*, ад арабскага *maschaga* = насмешка [3, с. 181]. Та-кая фразеалагізмаў, безумоўна, патрабуюць лінгвістычных росшукаў і разгорнутых каментараяў.

Не меншую цікавасць выклікаюць і тыя фразеалагізмы, якія вядомы і сучаснай беларускай мове. Як правіла, яны перажылі пэўныя фанетыка-марфалагічныя змены, аднак лёгка пазнавальныя. Напрыклад, *ветромь горожонь* (Антырыз., 389); *маючы руце добре намазаные* (Антырыз., 253); *лепей у своєю маньтыку смотрель* (Антырыз., 386); *у ноту догажajúть* (Антырыз., 213); *гра идеть* (Антырыз., 204) і інш.

#### Літаратура

1. Беларуская мовазнаўства: Бібліяр. паказ. (1986 – 1991). Склад. А. У. Карпавіцкая, А. У. Трацякова; навук. рэд. В. П. Русак. – Мінск: Бел. навука, 2004. – 484 с.
2. Большой немецко-русский словарь. 9-е изд. – М.: Русский язык, 2002. – 1040 с.
3. Булыка, А. М. Слоўнік ініцыяльных слоў. Актуальная лексіка. / А. М. Булыка. – Мінск: ТАА «Харвест», 2005. – 336 с.
4. Гессен, Д. Большой польско-русский словарь: В 2-х т. / Д. Гессен, Р. Ступа – Москва-Варшава: Русский язык – Веда Польшча, 1979.
5. Гістарычны слоўнік беларускай мовы: Вып. 1 – 26.
6. Гюльмяц, К. М. Польско-русский фразеологический словарь: В 2 т. / К. М. Гюльмяц – Мінск: Экономпресс, 2004.
7. *Deutsch-russisches phraseologisches Wörterbuch.* – М.: Русский язык, 1975.
8. [Помей Іваній]. *Антиризіць...* // *Русская историческая библиотека.* – Т. 19. – Стб. 477–982.
9. Свістунова, М. І. Прыказкі ў старабеларускіх палемічных творах // *Фалькларыстычныя даследаванні. Калібрэст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 3 / пад. нав. рэд. Т. А. Марозавай, В. В. Прыемка / М. І. Свістунова.* – Мінск: Бестрыт, 2006. – С. 117–123.
10. *Словарь русского языка XI–XVII вв.* – Вып. 9. – М.: Наука, 1982. – 358 с.

В. А. Служэнка (Мінск)

#### ДА ПЫТАННЯ АБ ПАХОДЖАННІ МІКРАТАПОНІМА ЛАДАВА

Сярод мікратапонімаў вёскі Казялужжа Хойніцкага раёна вылучаецца *Ладава* – ‘сенажаць’ калы мястэчка. На жаль, самі жыхары не змаглі патлумачыць яго паходжанне. Верагодна, што гэта слова ўзыходзіць да геаграфічнага тэрміна «*ляда*».

Па звестках М. Талстога, гэты тэрмін на Заходнім Палессі сустракаецца нячаста, а на Усходнім яго значэнне «дзялянка высечанага лесу пад поле» мае абагульнены характар. Да гэтага пытання звяртаўся і К. Машынскі, які адзначае, што ў былых Мазырскім і Рэчыцкім паведах «*лядо*» мае значэнне «сухое месца сярод балота (ostrow), дзе любіць расці сасна; сасновы лес». Варта адзначыць, што ў ваколіцах вёскі Казялужжа пераважаюць менавіта сасновыя лясы. Для параўнання можна прывесці ровенскае «*лядова (лядовата)*», значэнне якога «сасна, смалстая хваіна; стрыжань хваіны ці яліны». Магчыма, што на месцы сённяшняй сенажаці сапраўды быў сасновы бор.

Мікратапонім Ладава можа ўзыходзіць і да польскага *lada* «ноў, новіна». Калі сапраўды гэты ўчастак ачыцілі ад сасновага